

## ТВОРЧАСЦЬ СЛАВАМИРА МРОЖАКА І БЕЛАРУСКАЯ ДРАМАТИУРГІЯ КАНЦА ХХ СТ.: ТЫПАЛАГЧНЫЯ СЫХОДЖАННІ ВОВРАЗНАЙ СІСТЕМЫ

**А**дной з важнейшых мастакоў дамінанту XX ст. становіцца абсурд, які рэалізуецца праз усе ўзроўні сэнсавай структуры твора. Пры гэтым першасным з'яўлецца вобраз, створаны як *reductio ad absurdum* пэўнай ідзе або як пэўная рэальнасць, выведзеная за межы здаровага сэнсу.

Асобую папулярнасць драма абсурду набыла ў Польшчы і Чэхаславакіі, дзе захоўваліся пэўнія дэмакратичныя традыцыі і не губляліся сувязі з эмігранцкімі коламі. Адным з першыхпольскіх драматураў шырока пачаў выкарыстоўваць падобную стратэгію ў сваёй творнасці Славамір Мрожак, які шмат запазычыў і творча перарапрашаваў як з напынанальных традыцый польскай літаратуры (напрыклад, грагескавых п'ес Станіслава Ігнацыя Вітке-віча (Вітканы)), так і з заходнеўрапейскага постмадэрнісцкага мастацства (у першую чаргу твору Эжна Іанеска, Сэмюэля Бэкета і іншых драматураў польскага абсурду, якія актыўна перакладаюцца на польскую мову і друкуваліся ў часопісе «Dialog» у канцы 50-х — пачатку 60-х гадоў XX ст.).

Гэта быў своеасаблівы выскік пануючай тагалігарнай сістэме і кансерватызму ў мастацтве, што характэрызуе нараджэнне ўсходнеўрапейскай мадыфікацыі драмы абсурду. Яна вызначаецца большай сацыяльнай скіраванасцю і сатырычнай «стратэгіяй» (гэта асабліва заўажаецца, калі пару начальнікоў Славаміра Мрожака, Вацлава Гавела з падобнымі творамі Сэмюэля Бэкета, Эжна Іанеска, Фернанда Арабала, Жана Жэнэ).

У беларускую літаратуру тэатр абсурду прыйшоў пазней, толькі ў пачатку дзесяцігоддзя, што абумоўлена шэрагам прычын. Грамадскія перамены 1980—1990-х гг., з якімі звязаны сацыяльна-эканамічныя крызіс, курс на дэмакратызацыйную жыцця, палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага адраджэння ў Беларусі, дали магчымасць драматурам і режысёрам пісаць і стаць п'есы, якія не ўкладаюцца ў пэўныя дазволеныя

адпісы ў рамкі. Пры гэтым пісьменнікі выкарыстоўвалі наўянальныя волыт паэталікі абсурду, праявы якой можна знайсці ў народнай драме, школьнімі тэатры, сатырычных мінішорах Еўспінія Міровіча («Графіня Эльвіра», «Тэатр купца Яшкіна»), творах Андрэя Макаёнка («Трыбунал», «Кашмар»). Разам з тым беларуская драматурыя канца ХХ ст. на хвалі «сўрэалізму» актыўна запазычвала і волыт ўропейскіх драматураў (і ў першую чаргу волыт С. Мроцака). У гэтай сувязі Анатоль Дзялендзік адзначаў: «Я шуоў ад сусветнай трайдзычны з'яўлу і сатыры, мноогае мне адкрылася праз сяброд-сістему і шматадобую перапіску з літоўскім драматургам Р. Салуцяўічусам. Але, бадай, самое вялікое ўражанне мела "Ланга" Мроцака, якое я пабачыў у Верніке ў сэрэдзіне шасцідзесятых» [Цыт па: 4, с. 6]. Зварот менавіта да польскай, чэшскай літаратур плюмачніца пэўным падабенствам культурнай ситуацыі, што склалася ў гэтых краінах і ў Беларусі за час панавання тагалігарнага рэжыму і ўсталівання ў мастацтве прынцыпаў мастацкага сапрэалізму.

Сёння творы С. Мроцака (напрыклад, «Стрыптыз», «Дом на мякі», «Кароль», «Чароўная ноч», «У адкрытым моры»), безумоўна, «Ганга») можна ўбачыць на сцене многіх беларускіх тэатраў (пасляхова прайшлі прэм'еры спектакляў па гэтых п'есах у Беларускім тэатры імя Янкі Купалы, Гродзенскім абласным тэатры лялек, Дзяржаўным маладзёжным тэатры, Мінскім малым тэатры-студыі, Магілёўскім абласным тэатры драмы і камедыі імя В. Г. Дуніна-Мартынкевіча ў Бабруйску, Магілёўскім абласным драматычным тэатры). Папулярызасць антыдрамы на беларускай сцэне салізейнічае і шырокасце даследаванне беларускім літаратуразнаўствам (напрыклад, працы І. Шаблоўскай, Е. Лявонавай, Г. Няфагінай) творчасці замежных драматургаў, якія займаліся тэатрам абсурду, у тым ліку і Славаміра Мроцака.

Алізначанае вышэй дае магчымасць праводзіць паралельна-тъплапалітчныя супастаўленні драматураў С. Мроцака і беларускіх пісьменнікаў канца ХХ ст. (Ігара Сідарука, Міколы Арахоўскага, Галіны Багданавай, Алеся Асташонка і інш.), што не толькі дазваляе прасачыць контактныя літаратурныя сувязі, але і спрыяле распрацоўцы тэатрэтычных мастакоў мадэлю, якія характэрныя ў эстэтычных сістэмах розных трамадскіх утварэнняў на пэўным часавым прамежку.

1990-я гады для беларускай літаратуры — гэта час актыўнага засваення і пераасэнсавання экзістэнцыйных мадэляў пры стварэнні вобразнай сістэмы, пра што сведчыць прасоўванне із абсурднасці быцця і бессэнссоўнасці існавання чалавека ў свеце. Вобраз у такім драматурычным тэксце «спущаешаца» у ім няма психалагічнага развилія, індывідуалізміў. Падобны герой лёгка трансфармуеша і вызываеца фактычна ад любых сацыйных і гістарычных сувязяў. Людзі ў яўлюючы часцей ахвярамі ўласнай агрэсіі і канфармістской свядомасці, што нараджаеша ў тагалігарным грамадстве (Акціўіст («Караль» С. Мроцака), Вадзіл («Ку-ку» М. Арахоўскага) або вягнаннікамі, чужымі дыя сябе і іншых (АА і ХХ («Эмігранты» С. Мроцака),

<sup>1</sup> Творынесь Віткевіча ў неікай ступені з'яўляюцца падмуркамі ўропейскага мастацтва абсурду. У гэтаі сувязі можна прыгадаць п'есы «Вар'ят і манашка» (1926), «Новае вызваленне» (1926), «Шавэр» (1948), «Маці» (1964), «Янъ» (1964), дзе ў форме ўтоті, якія блізкія да эспрацінізму, сюрэралізму, выяўляючы драму чалавека, распад чалавечай цывілізацыі і чалавечай асобы. Крызіс духоўнасці ўропейскага грамадства, іррацыйналізм сучаснага жыцця паказаны ў грагэскавых раманах «Развітанне з восеню» (1927) і «Ненаеднасць» (1930).

*Пан I і Пан II* («Стрыптыз» С. Мрожака), герой «Рэлетьцы» А. Асташонка, «Султана Брунія» А. Дзялендзіка). Для апошніх жыў пісам губле сяю  
каштоўнасць: «[АА.] А такі працуны *няволік* быў з чыбе... І ўсё сапсаваў  
ты. Но *фумасі* толькі пра сябе. (ХХ здымса гальштук і вежа яго ў пятно.  
Прыязвае канец гальштука да патрона лімпачкі.) *Будзеці беліцаца?* [ХХ.]  
А чамо, можа міе *нелга?* [АА.] *Можна, можна.* *Салагубства* — *сватое*  
*права бульнага чалавека, апоине свядчанне яго болі.* [ХХ.] *Тады пасунься!*»  
[3, с. 304–305].

Запазычваючы стратэгію абсурдысцкага пісьма, беларускія драматургі, як  
і С. Мрожак, спрабуюць дэлэзализацію сваіх герояў, вызваліць асобу, якую  
яны адлюстроўваюць, ад пэўных табу. Пры гэтым назраеша своеасаблівае  
адлюстраванне чалавека інтысцкай канцэпцыі, дзе замест духоўнага  
ўзвышэння асобы паказваеца яе дэградацыя і страта здольнасці асабістай  
самадэнтыфікацыі.

Пэўнай нормай у сучасным жыцці становішча рацыяналістычнай ідэі  
свабоды, навізаная чалавеку, яна з юльяеща своеасаблівым фетышам  
утылітарнага постмадэрністскага грамадства. Праз розныя свае праівы,  
(напрыклад, свобода асобы, права чалавека, барацьба з таталітарнымі  
рэжымамі, філософія геданізму) свобода, яку сёння пачынаюць разумець  
як ўсёдазволенасць пры ажыццяўленні жаданняў і памкненняў, нараджае  
агрэсію. Гэтаму знаходзім пашверджанне ў многіх творах С. Мрожака. Дзядуля  
(«Караль») хоча стравяць у Карапа, яго *ultima ratio* — «у старасці свае праівы»,  
рук («Стрыптыз») забирае рэчы Пана I і Пана II зусім без тлумачэння, былы  
раб Вацлаў («Вацлаў») думае, што вольны адрозніваеца ад раба толькі тым,  
што любой цаной павінен стаць бағатым і знакамітым.

Творчасць і творчы асродак становішча толькі формай самавыражэння  
асобы, прытым асобы, якая прызнае выключна эмпірычны спосаб пазнання  
сябе і грамадства. Сла і агрэсія — як вінкі бязмежнай свабоды — нараджаюць  
страх. Страх перад жыццём, перад самім сабой, перад будучыннём... Страх і  
бездакненасць стымулююць силу і агрэсію. Атрымліваеца замкнёнае кола.  
Так, непераможнасць сілы канстатацеца ў «Галаве» І. Сідарука (Папяровая  
Галава змяненіца Гумовай, тая ў сваю чаргу — Сталевай), «Стрыптызе»  
С. Мрожака (у фінале становішча дзеўнімі асобамі дзеўні руки), яго ж  
«Вацлаве» (Вацлаў, які імкнуўся дасягнуць сваёй мэты любымі шляхамі, сам  
становішча ахвярай майднейшага).

Адсюль узникае проблема камунікацый і дэвальвація чалавечых зносін,  
размыкаючы паняцці нормы. На сірну выходзіць пісіхічна хворыя або тыя,  
хто знаходзіцца на мяжы з вар'ятаваннем асобы). У таких героях,  
як Артур («Танга» С. Мрожака), Дурань («Галава» І. Сідарука), Вадзім  
(«Ку-ку» М. Арахоўскага), большасць бачыць людзей з пэўнымі пісіхічнымі  
адхіленнямі. Тым не менш, гэтая асобы з юльяюща посьбітамі пэўнай ідэі,  
а калі ідэі няма, то і яе адсутнасць становішча ідэйнай.

Так, у «Танга» Артур — практична адзінны чалавек, здольны на шчырасць  
пачуццяў, але ў адказ на гэта чуе толькі дэкларатыўны пэўных лозунгau.  
Шчырасць Артура, яго светаполіяд застаопіла незразумелым для іншых,  
а незразумелае ўспрымаеца як адхіленне ад нормы — пісіхічна хвароба.  
Адзначым, што вобраз Артура даволі супяречтывы, бо, як слушна заўважае  
Ян Блоньскі, Артур — персанаж тыповы і нетьповы адначасова, а «<...>  
шапленства Артура не вычэрпаеца, аднак, у дыялектных гульнях»<sup>1</sup> [5,  
с. 108].

Характары таких вобразаў раскрываюцца праз сітуацыі, а не праз  
адлюстраванне падзеі, што абазначаеца адсутнасцю дакладна выражанага  
сюжэта і кальцавай кампазіцый (гэта ў сваю чаргу адлюстроўвае  
бессэнснасць чалавечых намаганняў), умоўнасцю часу і месца дзеяння:  
час страчвае храналагічнасць, а прастора — канкрэтнасць.

Важней стылёвай адзнакай твораў С. Мрожака, як і іншых драматургau-  
абсурдыстau, з юльяеща абмежаваная колькасць дзеўніх асоб (дзеў-тры), якія  
часам маюць даволі ўмоўныя назвы: АА і ХХ («Эмгранты»), Пан I і Пан  
II («Стрыптыз»), Chlop I, II, III («Індык»), Дзед і Унук («Танга»), Я, Жонка,  
Дыпламат I, Дыпламат 2 («Дом на мяжы»), Інспектар паліцыі і Злачынца  
(«Графская пломба»), Ліс і Маліца («Ліс-аспірант»). Тым самым драматург  
следам за С. Бэкегам, Э. Іанеска, спрабуе якбы нівеліраваць чалавека,  
звесці тыпы да схемаў. Пры гэтым назіраеша «расщипленне» асобы: два  
персанажы выступаюць як два бакі аднаго і таго ж «Я», як alter ego. Рэплікі  
такіх героў гучань «тла інгарэсах»: «[Пан I.] Я проста чиоў, як звучала...  
[Пан II.] Болын звучыцца і не лагло быць». [Пан I.] Як раптам... [Пан II.]  
Зусім неспадзівана. [Пан I.] (нібы толькі зараз заўважыў прысутнасць Пана  
II). А вы адкуль тут з'явіліся? [Пан II.] Вы лепі запытайцесь, адкуль ляне  
сюды з'яўлі?» [2, с. 11–12].

Адсюль вынікае важная прыкмета п'ес Мрожака — іх маналагічнасць. Нан-  
ватады, калі фармальна прысугнічае дыялог, застаецца ўрэжанне, што герой  
размайляюць самі з сабой, часам не заўважаючы часу, абставін, фонавых па-  
дзеяй, гэта ўжо не дыялог, а калейдаскоп фраз. Такі ж прыём выкарыстоўваецца  
і ў творах І. Сідарука («Галава»), А. Астапонка («Рэлетьцыя»), «Уначы»,  
каіс светла», «Двоё», «Ахвяра». Адзначым, што «маналагічна» п'есы,  
гуманітарнага ўніверситету. Спецвыпуск. 2003. Вып. 15. С. 164–169.

<sup>1</sup> Тут і далей пераклад з польскай мовы наш — В. К.

<sup>2</sup> Пра гэта больш падрабязна гл.: Ляўонава, Е. Філасофіка-эстэтычны пошуку у  
сучаснай беларускай літаратуры і ёўрапейскі тэар абсуру («Няўжо я паму?» А. Аста-  
шонка) // Вестн. БДУ. Сер. 4. 1994. № 3. С. 18–21; Ляўонава, Е. Агульнае і адменнае:  
творы беларускіх пісьменнікоў XX стагоддзя ў канцэпцыі сучаснай літаратуры;  
Мінск, 2003. С. 47–49; Короткевіч, В. И. Абсурдное как стержневой элемент «Драма-  
тургических текстов» Алексея Астапонка // Науковы вісник Імамільскага державнаго

як співядржаку Э Іанэску, з'яўлівша характэрнай рысай антыдрамы: «Ніхто нікога па-сатрауднаму не чуе, калі не хоча пачучы» [І, с. 257].

У драме абсурду С. Мроўскага дзеянне часцей адбываецца на ўзроўні сімулікрай, схем, умоўнасці, якія часам набываюць гратэскавы характар. Пэўнымі знакамі становіцца *дом*, які дзеляць дыспламаты («Дом на мяжы»), *акулиры*, якія спачатку шукае Дзядуля, а здаўшы, становіцца сатраудным манькам («Карааль»), *працэс вырашэння*, каго з'есці паміж Абломкамі Буйным, Сярэдним і Дробным пасля караблекрушэння («У адкрытым моры»). Усё гэта знакі сучаснага жывіця. Абстрактныя сярэдні чалавек, які шукае апоры ў жыцці, паказаны і ў драме «Ку-ку» М. Арахоўскага. Гут галоўны канфлікт твора заключаецца ў неадпаведнасці рэальнасці думкам і мроям героя.

У выніку распаду старой сістэмы маральна-этычных канштоўнасцяў нараджаецца новая сучасная міфарытуальная структура, якая, здаенча, прысутнічае ў любым тагалітарным грамадстве. Адмовіўшы старое як не-здавальняючае, чалавек імкненца знайсці новыя аб'екты-фетышы для пакланення. Асаба ў таких умовах пачынае жыць светам знаку *label* ам. Новая культура сведніць пра падзенне «Я-яго» асобы, якая вымушана ўвесць час шукаць, чакаць і не знаходзіць, не заспечц. Так, у жыццё чалавека прыхоўліць абсурд, які адлюстроўваецца ў маастацтве, у тым ліку і тэатральным. Гэты абсурд праяўляецца на ўзроўні падсвядомасці дзейных асоб. Дзядуля проста хоча страляць у Карапя, гэтым жа ганарыща Унук («Ганга» С. Мрожака); Вадзіму ўвесць час трываніца здрада ўласнай жонкі, яго свядомасць распачапляеца, ён ужо не належыць сам сабе, часам на сцэне замест Вадзіма гаворань Супермэн і Гайдукагодобны — міфічныя істоты, у якіх праяўляеца сутнасць асобы Вадзіма («Ку-ку» М. Арахоўскага); Стах імкненца пазбавіца ад свайго дару — жывых кардін («Лабірінт» М. Арахоўскага).

Такім чынам, важнай асабільнасцю разніцы тэатральнага мастацтва XX стагоддзя ў Польшчы і Беларусі з'яўляецца нараджэнне драмы абсурду ў межах яе ўсходній мадэлі. Як паказвае пропанаванне даследаванне, пада-бенства грамадскага жыцця і культурнай сітуацыі ў Беларусі і ў Польшчы абумовіла зварот беларускіх драматургіяў да вольнага вядомага і, па сутнасці, вельмі польскага, нягледзячы на дотуго эміграцыю, мастака Славаміра Мрожака. Гэта падабенства заўважаецца найперш на ўзроўні фарміравання вобразнай сістэмы і стратэгіі яе прэзентациі.

## Літаратура

1. Ионеско, Э. Противоядия / Э. Ионеско. — М., 1992.
2. Мроўскі, С. Выборныя творы / С. Мроўскі, Wroclaw, 2008.
3. Мроўскі, С. Эмігранты / С. Мроўскі // Пры заніменых дзвярах : драматычныя творы / склад. Л. Баршчэўскага, прадм. С. Дубайца. — Мінск, 1995. — С. 249—307.
4. Шаблоўская, І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і єўрапейскіх вонгах. — Пасынка. Тыпаграфія / І. В. Шаблоўская. — Мінск, 1998.
5. Влоński, J. Wszystkie sztuki Stanisława Mrożka / J. Błonki. — Kraków, 1993.